


Экспанаты расказваюць

30 лістапада народнаму пісьменніку Беларусі М.Ц. Лынкову споўніцца 125 гадоў з дня нараджэння. 3 28 кастрычніка 1978 года ў Крынкаўскай сярэдняй школе імя М.Ц. Лынкова дзейнічае музей пісьменніка-земляка. Сярод яго экспанатаў ёсьць цікавыя рэчы, якія звязаны з жыццёвым і творчым шляхам Міхася Ціханавіча. Менавіта аб іх мне хочацца расказаць.

ПАРТРЭТ М.Ц. ЛЫНКОВА.
АЎТАР – САМАДЗЕЙНЫ
ВІЦЕБСКІ МАСТАК ПАВЕЛ
МІКАЛАЕВІЧ БАРАНАЎ



Партрэт М.Ц. Лынковы.

Зімой 1932 года Міхася Ціханавіч Лынкову прыехаў у Віцебск, каб напісаць нарыс пра паўсядзённыя

пабудавана ад Віцебска да Жлобіна і афіцыйна называлася Віцебска-Жлобінскай веткай Рыга-Арлоўскай чыгункі. Жылі ў казарме паміж станцыяй Магілёў і Лотва. Зімой 1907 года бацьку «па службе пушці» перавялі на новае месца працы, кілемтрап'я за сотню ад казармы. Ехалі ў таварынаг вагоне, дзе размешчана была і ўся гаспадарка. У куточку мычала карова, часам узімія адчыніла брэх цюцік. Дзеци ж адчуvalі сябе на сёмым небе. Што ні хвільі, то новых краівіді. Праяджалі і праз невялікія гарды.

Новым месцам жыцьця сям'і Лынковых стала чыгуначная будка на 230-й вярсце паміж 16-м раз'ездам і станцыяй Рагачоў. Гэта была стандартная чыгуначная будынка памерам прыблізна метраў шэсць на шэсць. Былі ў ёй трохакны – адно проста на чыгунку і два ўздоўж яе, у розныя бакі. А яшчэ два маленькія акенцы, спе-

цыяльна для таго, каб назіраць з іх за чыгункай у абеддвух напрамках.



Макет чыгуначнай будкі №230.

Пасярэдзіне хаты стаяла руская печка. Каб надаць памяшканню ходзь трошкі прытульнага жыллёвага выгляду, паміж ёю і заднім сияніем, у якой былі дзвёры, паставілі шалёвачную перагородку. Яна ператварала ўсю запечаную частку памяшкання

ў нешта падобнае на спальню. Там стаялі сцільныя нары-палацы, дзе спалі дзеци пад незайдзронкі саматканымі дзяржукамі. Быў у хате і самаробны ложак, які амаль не выкарыстоўваўся па прызначэнні, а быў параднай мэблём. Стаялі скрыні, адна чорная, пафарбованая, для адзення і білізы, другая ў сенцах для муки, крупы, хлеба і іншых прадуктаў. У чорнай скрыні мелася запаветная шуфляда, дзе захоўваліся дзве падвінчныя свечкі бацькоў, два срэбраныя шлопнія пісрэднікі, напарстак, ножны, маток нітак, кавалачак воску ў ўсялякай драбязы, пакорпца ў якой Міхася быў вілкі аматар. Перад Вялікай Айчыннай вайной у хате з'явілася ручная швейная машына «Зінгер», купленая ў растрэміноўку. Алена Емельянаўна ўмела кроіц і шыць вісковыя сукенкі і блузкі. Яна не толькі абыўвалася сям'ю, але і шыта іншым за пэўную плату.

Партрэт напісаны Баранавым у 1974 годзе, дэманстраваўся ў Берліне на Сусветным фестывалі мастацтваў. Пасля смерці М.Ц. Лынкова Павел Мікалаевіч падарыў партрэт жонцы пісьменніка Софіі Захараўне Лынковой. 28 кастрычніка 1978 года яна падчас адкрыція музея перадала яго школе.

■ ПРОСТАЯ МОВА

Павел Баранав:

«Угледаюся ў воблік дарагога чалавека, прыгадваю сустрэчы з ім і з радасцю для сябе зазна чаю, што такія людзі назаўсёды застаюцца з намі. І памяць аб іх жыве не толькі ў творах, якія яны падарылі мільёнам чыта чоў, а і сэрты ўсіх, что ведаў іх асабістам».

Партрэт напісаны Баранавым у 1974 годзе, дэманстраваўся ў Берліне на Сусветным фестывалі мастацтваў. Пасля смерці М.Ц. Лынкова Павел Мікалаевіч падарыў партрэт жонцы пісьменніка Софіі Захараўне Лынковой. 28 кастрычніка 1978 года яна падчас адкрыція музея перадала яго школе.

МАКЕТ ЧЫГУНАЧНай БУДКІ №230

Пасля японскай вайны бацькі М.Ц. Лынкова пераехаў на працу на чыгунку, якая была толькі што

зроблены для музея Віцебскім мастацтвамі па фотаздымках, якія зрабіў Міхася Ціханавіч Лынкову 18 жніўня 1951 года, калі наведаў родныя мясціны.

**ФОТАЗДЫМКІ ПРЫЕЗДУ
МІХАСЯ ЦІХАНАВІЧА
ЛЫНКОВА 19 МАЯ 1961
ГОДА ў КРЫНКІ**

Макет чыгуначнай будкі №230 зроблены для музея Віцебскім мастацтвамі па фотаздымках, якія зрабіў Міхася Ціханавіч Лынкову 18 жніўня 1951 года, калі наведаў родныя мясціны.

Фотаздымкі сустрэчы М.Ц. Лынкова з вучнямі і настаўнікамі Крынкаўскай сярэдняй школы перадалі ў музей Давід Рыгоравіч Сіманович, Сяргей Сліжкай, Лідзія Дойлідава, Ала Германава.

**КАРАЛІ СА СЛАНОВАЙ
КОСЦІ, ПРЫВЕЗЕНЫЯ
М.Ц.ЛЫНКОВЫМ з ІНДЫ**

Пасярэдзіне хаты стаяла руская печка. Каб надаць памяшканню ходзь трошкі прытульнага жыллёвага выгляду, паміж ёю і заднім сияніем, у якой былі дзвёры, паставілі шалёвачную перагородку. Яна ператварала ўсю запечаную частку памяшкання

ў нешта падобнае на спальню. Там стаялі сцільныя нары-палацы, дзе спалі дзеци пад незайдзронкі саматканымі дзяржукамі. Быў у хате і самаробны ложак, які амаль не выкарыстоўваўся па прызначэнні, а быў параднай мэблём. Стаялі скрыні, адна чорная, пафарбованая, для адзення і білізы, другая ў сенцах для муки, крупы, хлеба і іншых прадуктаў. У чорнай скрыні мелася запаветная шуфляда, дзе захоўваліся дзве падвінчныя свечкі бацькоў, два срэбраныя шлопнія пісрэднікі, напарстак, ножны, маток нітак, кавалачак воску ў ўсялякай драбязы, пакорпца ў якой Міхася быў вілкі аматар. Перад Вялікай Айчыннай вайной у хате з'явілася ручная швейная машына «Зінгер», купленая ў растрэміноўку. Алена Емельянаўна ўмела кроіц і шыць вісковыя сукенкі і блузкі. Яна не толькі абыўвалася сям'ю, але і шыта іншым за пэўную плату.

У 1956 ГОДЗЕ

У студзені 1956 года М.Ц. Лынкову ў складзе беларускай урадавай делегацыі ездзіў у Індію для ўдзелу ў канферэнцыі ЮНЕСКА. Тут найбольш плённа правіўваліся здольнасці Міхася Ціханавіча спалучаць авіявазкі делегата з практичнай матчымасцю працападаўца беларускую літаратуру і мастацтва, што спрыяла дружбе народаў. У выніку падарыў з'яўліся адзін з лепшых узороў лынкай-коўскай публістыкі – нарыс «Пад сонцам Індыі» (1957). У гэтым нарысе ёсьць гумарыстычны эпізод: У час прагулкі на сланах мэр горада Бенарэса, прапанаваў гасцям неверагодную забаву: паляванне на тыграў у джунглях. Гаспадар расхваляў прыгажосць палявання на сланах, засады на дрэвах. Але беларускія делегаты як адзін адмовіліся, тлумачы адказ свайгі сарамлівасцю і люблюць да жывёл. Сапраўднай жа прычынай была празайчна думка, якія бы з паліўчынікамі не стаць здабычай тыгра.

У джунглях. Гаспадар расхваляў прыгажосць палявання на сланах, засады на дрэвах. Але беларускія делегаты як адзін адмовіліся, тлумачы адказ свайгі сарамлівасцю і люблюць да жывёл. Сапраўднай жа прычынай была празайчна думка, якія бы з паліўчынікамі не стаць здабычай тыгра.

■ ПРОСТАЯ МОВА

Янка Скрыган (пасля сустрэчы з Лынковым, вярнуўшымся з Індыі):

«Ужо дома я беражліва выніў з партфеля сувеніры, без якіх Лынкову не мог мене адпусціць: індыйскую цыгарэткі і асадку. Цыгарэткі была зроблены з сандалавага дрэва, яна і да гэтага часу вылучае нейкі беламічны пах, міжволі рысуючы ў ўяўленні вобразы да лёгкай, але нечым мілай і спакуслівай Індыі».



Падчас прыезду М.Ц. Лынкова ў Крынкі.

■ ПРОСТАЯ МОВА

Лідзія Уладзіміраўна Дойлідава:

«Сустрэча з Міхасём Ціханавічам, да якой рыхталася школа, чалася з нецярпеннем. Цікава было ўбачыць вядомага пісьменніка, пачучы яго расказ, распытаць, адкуль прыйшлі ў яго творы героі, абычы збіраеца пісаць у дальнейшым».

Шмат спраў было ў нас у тыха майскія дні: афармлялі выстаўку з твораў Лынкова, інсцэніравалі яго апавяданні, вучылі на памяць любімую ўрэйку з рамана «Векапомныя дні», апавяданне «Астап».

Атрымана тэлеграма, у якой Міхася Ціханавіч называў дату прыезду – 19 мая.

Хвалюючым быў гэты дзень. Святочная абстаноўка ў школе. І мы ў бэльых фартушках з вялікімі букетамі кветак з нецярпеннем чакалі прыходу цыгніка.

Пісьменніка бачым упершыню, але такім знаёмым здаецца нам яго твар, усмешка. Такім ж па-саборску добрымі вачымі, як і са старонак падручніка па беларускай літаратуре, ён глядзіць на нас, распытае аб школе, вучобе.

Незабытная для мене гэта сустрэча і таму, што савет піянерскай дружыны даручыў мне важнае заданне – павяzaць чырвоныя гальштукі дарагому земляку, які стаў ганаровым піянерам нашай дружыны імя Героя Савецкага Саюза М.В. Акцябрскай, і ўручыць сувеніры, зроблены школьнікамі на памяць аб прыездзе ў Крынкаўскую школу. Кніжку «Мікола-параўоз» з аўтографамі берагу як самы дарагі ўспамін сустрэчы».



Каралі са сланымі
кошкамі
М.Ц.Лынковым
Софія Захараўне
Лынковай з Індыі

хлеб за 50 кіламетраў. Не без яго падапмогі з'яўлілася і электрастанцыя ў раінцэнтры.

На сустрэчах выбаршчыкі прасілі Міхася Ціханавіча прачынціц што-небудзь з сваіх твораў. Часцей ён чытаў апавяданне «Дзед Айсей і Палаша».

Дакументы перадала ў музей жонка Міхася Ціханавіча Софія Захараўна Лынкова.

ПРИБОР ДЛЯ ГАЛЕННЯ, ПРЫВЕЗЕНЫ

**М.Ц. ЛЫНКОВЫМ
СА ЗЛУЧАННЫХ ШТАТАЎ
АМЕРЫКІ**

У жыцці Міхася Ціханавіча быв перыяд, калі ён прысвяціў сябе наўляткай, амаль па-франтавому суворай дыпламатычнай працы. Некалькі гадоў запар у складзе беларускай делегацыі скіроўваўся за акіян у Нью-Ёрк для ўдзелу ў рабоче сесіі Генеральнай Асамблей Арганізацыі Абяднаных Нацый. Сярод прывезеных рэчак быў куртка (знаходзіцца ў нашым музее), матэр для лодкі, бо слыў на Нарачы зядлым рыбаком, прыбор для галення і іншыя.

■ ПРОСТАЯ МОВА

Софія Захараўна Лынкова:

«Міхася Ціханавіч карыстаўся гэтым прыборам кожны дзень, сачыў за сваім звешчым выглядам і не дазваляў сабе быць няголеным. І нават калі ў продажы з'яўліліся электрычныя прыборы для галення, ён карыстаўся гэтым».

Прибор перадала ў музей унучка Міхася Ціханавіча Ірына Энгелейна Ратнікова ў 2014 годзе.

Наталля СУДАРЫКАВА, настайніца беларускай мовы і літаратуры

Крынкаўской сярэдняй школы імя М.Ц. Лынкова.